




ЛЕТАШІС АДНОЙ ВЁСКИ

(Працяг. Пачатак на 1-й стар.)

У Чашніцкім раёне два паселішчы з адной назвай — Замошша — і абодва яны (сапраўднае супадзенне) знаходзяцца на памежжы з Лепельскім раёнам. Таму іх часта блытаюць. Пра Замошша, якое суседнічае з Бярэзінскім біясферным запаведнікам і ўваходзіць у Красналуцкі сельскі Савет, гаворыцца ў новай кнізе. Ведаючы, што вёска ўжо больш ніколі не зазнае былога росквіту (у свой час Замошша было цэнтрам сельскага Савета і калгаса), цяперашнія і былыя жыхары з пачуццём настальгіі і гонару задумалі стварыць мемарыяльны летапіс. Фактычна яны стварылі помнік сваёй малой радзіме! Не чакаючы ад дзяржавы дапамогі, самі знайшлі сродкі, даслалі ўспаміны, падзяліліся сямейнымі фатаграфіямі. У гэтым ім дапамог краязнавец з суседняй вёскі настаўнік гісторыі Велешчынскай школы Валерый Тухта. Шмат свайго вольнага часу Валерый прысвяціў вывучэнню архіўных крыніц, ён даследаваў замашанскія наваколлі, запытваў старэйшых вяскоўцаў, скрупулёзна падбіраў дакументы. Краязнаўцу дапамагала апантаная высакароднай ідэяй пенсіянерка Антаніна Стэльмах. У яе доме і прайшла незабыўная прэзентацыя, якая сучасны нагадала радасную і шчыmlіваю хутрэчу землякоў пасля доўгай разлукі. У заснежанае Замошша прыехала з паўсотні чалавек — з Мінска, Полацка і Наваполацка, Барысава і Нава-Лукомля, з Чашнікаў і Лепеля. З Расон прыехала старэйшая з замашанцаў — былая настаўніца дзевяностагадовай Марыя Стэльмах. Многія падзяліліся шчырымі ўспамінамі пра маладыя гады, успомнілі свае радаводы. Кожны з іх атрымаў запаветны асобнік. Былі тут прадстаўнікі сем'яў Каралёвых, Хвясцько, Бязрукіх, Бабаедаў, Мінтузаў, Крывалапаў, Кандыбайлаў, Кульгацкіх, Левашкевічаў, Юхневічаў, Вашкевічаў, Галоўкаў, Аношкаў, Вогураў, Давыдавых, Шунтоў, Скорбаў, Пшонак, Галубіцоў, Шалакоў, Целашоў і Казакоў, Карабаняў і Гардзіёнкаў, Дзямко і Маліноўскіх, Босых і Стэльмахаў. Усе яны ўвекавечаны ў замашанскай аўтабіяграфіі.



Вёска Замошша з вышыні птушынага палёту.

Марыя Рыгораўна (злева) і Антаніна Аляксандраўна СТЭЛЬМАХ.



Больш здымкаў глядзіце на сайце zviazda.by.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.



Аўтар кнігі гісторык Валерый ТУХТА.

100
ЗАМОШША
Гісторыя
вёскі і ваколіц

Масіон Гарбачоў і дачка Марыя Бабаедаў з пачынальнай Агулінай. Жылі ў суседняй вёсцы Анношкаў Лепельскага раёна. Узначарожаны Георгіеўскім крыжам 4 ступені за ўдзел у руска-японскай вайне 1904-1905 гг.

161
ФОТАЗДЫМКИ
З СЕМЕЙНЫХ
АЛЬБОМАў

Сям'я Казакоў на вяселлях. Злева напярэды: дачка і настаяцелька Лаўрына Казака, жанка Матрука.

Скарытайцеся вайшым смартфонам, каб адсканаваць QR-код і ўбачыць больш фота.

Разварот кнігі з фотаздымкамі.



Тамара ДАРОШКА з унучкай Лізаветай і Кацярына КАНДЫБАЙЛА ў час прэзентацыі кнігі.